

## **План работы ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” на май 2021 г.**

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” у 2021 годдзе прымуць удзел у праектах, праграмах і акцыях:

1. Бібліятэчны інтэрнет-праект “Поэзия онлайн”;
2. Віртуальны бібліятэчны праект “Пісьменнікі-юбіляры”;
3. Краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”;
4. Раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки” на 2021-2023гг.;
5. Раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом” на 2021 – 2023 гг.;
6. Раённая інтэрнэт-акцыя “Молодежь против наркотиков”;
7. Раённы бібліятэчны фотаконкурс BOOK-LOOK “Книжный драйв”;
8. Краязнаўчы анлайн-праект “Родам з нашай зямлі” (філіял “Мілявіцкая СБ”);

### **Мастоўская раённая бібліятэка**

- “Святло паэзіі Максіма Багдановіча” (бібліятэчны інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанні, май
- “Память о героях священна” (да Дня Перамогі, у рамках дэкады мужнасці і славы “Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее”) – фотавернісаж, 03.05
- “Пусть поколения знают” (да Дня Перамогі, у рамках дэкады мужнасці і славы “Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее”) – анлайн-віктарына, 03.05
- “Пусть живые запомнят, пусть поколения знают” (да Дня Перамогі, у рамках дэкады мужнасці і славы “Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее”) – відэазварот, 04.05
- “Поздравь с Днем Победы” (да Дня Перамогі, у рамках дэкады мужнасці і славы “Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее”) – акцыя бібліобуса, 04.05; 05.05; 06.05
- “У каждого времени свои герои” (да Дня Перамогі, у рамках дэкады мужнасці і славы “Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее”) – сустрэча пакаленняў, 05.05
- “Ушедшие в небо. Подвиг капитана А.Протасова” (да Дня Перамогі, у рамках дэкады мужнасці і славы “Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее”) – электронная прэзентацыя, 06.05

- “Негасимый огонь памяти” (да Дня Перамогі, у рамках дэкады мужнасці і славы “Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее”) – літаратурна-мастацкая пляцоўка на стадыёне “Неман”, 09.05
- Б.Палявы “Повесь о настоящем человеке” (да Дня Перамогі, у рамках дэкады мужнасці і славы “Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее”) – буктрэйлер, 12.05
- “Яе душа над Нёманам плыла” (да 180-годдзя з дня нараджэння Э.Ажэшка) – літаратурнае свята, 21.05
- “Василий Тёркин” (раённы бібліятэчны фотаконкурс BOOK-LOOK “Книжный драйв”) – фотаінсталяцыя, 28.05

### **Сектар па абслугоўванню дзіцячага чытача**

- “Маленькие герои большой войны” (да Дня Перамогі, абласны бібліятэчны дзень “Мы – это память”) – гадзіна памяці, 05.05
- “Дзіўны свет Васіля Віткі” (да 110-годдзя з дня нараджэння В.Віткі, аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”) – літаратурны партрэт, 14.05
- “З вытокаў роднай мовы” (да Года народнага адзінства) – паэтычная старонка, 20.05

### **філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”**

- “Мой дед – ветеран!” (да Дня Перамогі, абласны бібліятэчны дзень “Мы – это память”, аматарскае аб’яднанне “Чароўны ліхтарык”) – гутарка, 05.05
- “День Победы!” (да Дня Перамогі) – анлайн-віншаванне, 09.05
- “Чтение сближает” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – воок-пікнік, 13.05
- “Сигарету – на конфету!” (да Сусветнага дня без тытуню) – акцыя, 30.05

### **філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”**

- “Помнит мир спасённый” (да Дня Перамогі, абласны бібліятэчны дзень “Мы – это память”) – урок мужнасці, 05.05
- “Светлый праздник Пасха” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом”, аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”) – свята, 07.05
- “Колеры дабра і міру” (да дня Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга РБ) – інфармацыйная гадзіна, 12.05
- “Прачытай кнігу пра вайну” (да Дня Перамогі) – відэаагляд кніг ваеннай тэматыкі, 14.05
- “Отдыхаем всей семьёй” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – інфарміна, 15.05
- “Талант падораны дзецям” (інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”, да 110-годдзя з дня нараджэння В.Віткі) – анлайн-чытанні вершаў, 19.05

### **філіял “Дубненская сельская бібліятэка”**

- “Мы внуки твои, Победа!” (да Дня Перамогі) – конкурс малюнкаў, 08.05
- “Семью сплотит сумеет мудрость книги” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – відэапрэзентацыя, 14.05
- “Молодость выбирает жизнь без СПИДА” (да Сусветнага дня памяці ахвяр СНІДу) – інфарміна, 15.05
- “Поменяй сигарету на конфету” (да Сусветнага дня без тытуню) – антытабачная акцыя, 31 05

### **філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”**

- “У сэрцах наших памяць” (да Дня Перамогі, абласны бібліятэчны дзень “Мы – это память”) – слайд-урок, 05.05
- “Урокі мужнасці, урокі жыцця” (да Дня Перамогі, аматарскае аб’яднанне “Буслік”) – урок памяці, 08.05
- “Чытаеш ты, чытаю я, чытае ўся мая сям’я” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – агляд навінак літаратуры, 14.05
- “Мая сям’я – маё багацце” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – гадзіна шчырай размовы, 15.05

### **філіял “Лунненская сельская бібліятэка”**

- “Сохраним в сердцах своих память светлую о них” (да Дня Перамогі, абласны бібліятэчны дзень “Мы – это память”) – урок мужнасці, 05.05
- “Венец всех ценностей – семья” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – кніжная выстава, 10.05
- “Святые Петр и Феврония – покровители семьи” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – духоўна-асветніцкая гадзіна, 13.05
- “Курить не модно – модно не курить” (да Сусветнага дня без тытуню) – відэаролік, 26.05

### **філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”**

- “Такое помніцца заўжды” (да Дня Перамогі, абласны бібліятэчны дзень “Мы – это память”) – літаратурная гадзіна, 05.05
- “Дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь” (да дня Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга РБ) – анлайн-урок, 07.05
- “Дзякуй за подзвіг, дзякуй за мір” (да Дня Перамогі) – мітынг-рэквіем, 08.05
- “Я і мая сям’я” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – гульнёвая праграма, 15.05

### **філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”**

- “Мы помним, мы гордимся” (да Дня Перамогі, акцыя “Мы – это память”) – чытанне вершаў пра вайну, 05.05
- “Салют Победы” (да Дня Перамогі) – конкурс малюнка, 07.05
- “Вредные привычки: зона риска” (аматарскае аб’яднанне “Моладзь. ВУ”) – вусны часопіс, 12.05
- “Когда все вместе” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – гульнёвая праграма, 15.05
- “Загадкі ад В.Віткі” (да 110-годдзя з дня нараджэння В.Віткі) – віктарына, 21.05
- “Лето на дворе – книги на столе” (да Міжнароднага дня абароны дзяцей) – кніжны дворык, 31.05

### **філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”**

- “Мы о войне стихами говорим” (бібліятэчны інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – чытанне вершаў, 05.05
- “Страницы книг расскажут о войне” (да Дня Перамогі, абласны бібліятэчны дзень “Мы – это память”) – бібліяграфічны агляд, 05.05
- “Семья – обитель счастья” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – гадзіна, 15.05
- “Дым, уносящий здоровье” (да Сусветнага дня без тытуню) – урок-роздум, 30.05

### **філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”**

- “Величаем Пасху Великую и Светлую” (аматарскае аб’яднанне “Общение”) – вечар адпачынку, 02.05
- “Яны прайшлі па той вайне” (да Дня Перамогі, краязнаўчы анлайн-праект “Пазнай свой край”, успаміны дачкі франтавіка Л.В.Філонава) – анлайн-паведамленне, 05.05
- “Герб і сцяг Беларусі” (да Дня Дзяржаўнага герба і сцяга РБ) – патрыятычная гадзіна, 07.05
- “Памяць зямлі беларускай” (да Дня Перамогі) – гутарка-падарожжа да помніка, 08.05
- “Моя семья – моя радость” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – гучнае анлайн-чытанне, 12.05
- “Па літаратурным моры ўсёй сям’ёй” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – дзень сямейнага чытання, 15.05
- “Курить – вредит себе и другим” (да Сусветнага дня без тытуню) гадзіна карысных ведаў, 21.05

### **філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка”**

- “Почитать о войне, чтобы помнить” – (да Дня Перамогі, абласны бібліятэчны дзень “Мы – это память”) – літаратурна-патрыятычны калейдаскоп, 05.05
- “Сто вялікіх тайн Вялікай Айчыйнай” (да Дня Перамогі) – агляд кнігі, 06.05
- “Вайна – гэта памяць і боль народа” (да Дня Перамогі) – тэматычны вечар, 08.05
- “Мы семья, а это значит – справимся с любой задачей” (раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – летняя эстафета, 14.05
- “Через книгу – к добру и свету” – выстава творчых работ, 19.05
- “По волнам моей памяти” (аматарскае аб’яднанне “Карані”) – рэтрацыкл па мастацтву, 21.05
- “Бібліятэка – тэрыторыя прававой культуры” (да Міжнароднага дня абароны дзяцей) – віртуальны відэаўрок, 30.05

### **філіял “Рагозніцкая сельская бібліятэка”**

- “Скажи сигаретам НЕТ!” (да Сусветнага дня без тытуню) – гутарка, 30.05

### **філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”**

- “Старонкі гэтых кніг – гісторыя вайны” (да Дня Перамогі) – выстава-экспазіцыя, 05.05
- “Прошли суровыми дорогами войны” (да Дня Перамогі, акцыя “Мы – это память”) – фотамарафон, 05.05
- “Мы о войне стихами говорим” (бібліятэчны інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – чытанне вершаў, 08.05
- “Тепло семейного очага” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”, аматарская аб’яднанне “Сустрэчы”) – гадзіна адкрытай размовы, 12.05

### **філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”**

- “Цветы – улыбка природы” (раённая бібліятэчная праграма “В гармонии с возрастом”) – гутарка, 02.05
- “Строки опаленные войной” (да Дня Перамогі, бібліятэчны інтэрнэт-праект “Поэзия онлайн”) – анлайн-чытанне, 07.05
- “История книги – история моей семьи” (да Міжнароднага дня сям’і, раённая бібліятэчная праграма сямейнага чытання “Семья у книжной полки”) – падарожжа, 15.05
- “Забавый ляп” (аматарская аб’яднанне “Краіна талентаў”) – работа з прыродным матэрыялам, 30.05

### **філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”**

- “Па праву жывога” (да Дня Перамогі) – адкрыты прагляд літаратуры, 05.05
- “Они отстояли весну” (да Дня Перамогі, абласны бібліятэчны дзень “Мы – это память”) – фотамарафон, 05.05
- “Эти песни спеты на войне” (да Дня Перамогі, аматарская аб’яднанне “Сердца, открытые добру”) – вечар песні, 15.05

Дырэктар  
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах